

Пагадненне мэраў

Прымаючы пад увагу, што Міжурадавая група экспертаў па змяненні клімату пацвердзіла, што змяненне клімату з'яўляецца рэальнасцю і што чалавек нясе адказнасць за выкарыстанне энергіі ў сваёй дзейнасці;

Прымаючы пад увагу, што 9 сакавіка 2007 года ЕС прыняў пакет «Энергія для змяняючага свету» і ў аднабаковым парадку бярэ абавязацельства скараціць выкіды CO₂ на 20% да 2020 года ў выніку павелічэння эфектыўнасці выкарыстання энергіі на 20% і даядзення да 20% долі аднаўляльных крыніц энергіі ў энергетычнай структуры;

Прымаючы пад увагу, што адзін з раздзелаў Плана дзеянняў Еўрапейскага саюза па энергаэфектыўнасці «Рэалізуючы патэнцыял» уключае стварэнне Пагаднення мэраў у якасці прыарытэтнага накірунку;

Прымаючы пад увагу, што Камітэт па рэгіёнах ЕС падкрэслівае неабходнасць у аб'яднанні мясцовых і рэгіянальных намаганняў, бо шматзроўневае кіраванне з'яўляецца эфектыўным інструментам для павышэння рэзультатыўнасці дзеянняў, якія прадпрымаюцца супраць змены клімату, і такім чынам спрыяе ўдзелу рэгіёнаў у Пагадненні мэраў;

Прымаючы пад увагу, што мы гатовы прытрымлівацца рэкамендацый Лейпцыгскай хартыі аб устойлівых еўрапейскіх гарадах, якія тычацца неабходнасці павышэння энергаэфектыўнасці;

Прымаючы пад увагу, што мы ведаем пра існаванне Ольбаргскіх абавязацельстваў, якія ляжаць у аснове пастаянных намаганняў па забеспячэнні ўстойлівага гарадскога развіцця і мясцовай праграмы дзеянняў на XXI стагоддзе;

Прымаючы пад увагу, што мы прызнаем, што мясцовыя і рэгіянальныя органы ўлады сумесна з нацыянальнымі урадамі нясуць адказнасць за барацьбу з глабальным пацяпленнем і павінны незалежна выконваць абавязацельствы іншых бакоў;

Прымаючы пад увагу, што на пасёлкі і гарады прыходзіцца прама або ўскосна (праз прадукты і паслугі, якія выкарыстоўваюцца грамадзянамі) больш за палову выкідаў парніковых газаў, атрыманых у выніку выкарыстання энергіі, звязанай з дзейнасцю чалавека;

Прымаючы пад увагу, што абавязкі ЕС па скарачэнні выкідаў будуць дасягальныя, толькі калі мясцовыя зацікаўленыя бакі, грамадзяне і іх аб'яднанні прымуць у гэтых намаганнях актыўны ўдзел;

Прымаючы пад увагу, што мясцовыя і рэгіянальныя органы ўлады, якія прадстаўляюць бліжэйшыя адміністрацыі для грамадзяніна, павінны кіраваць дзеяннямі і паказваць прыклад;

Прымаючы пад увагу, што многія дзеянні, якія тычацца попыту на энергію і аднаўляльныя крыніцы энергіі, неабходныя для вырашэння кліматычных парушэнняў, уваходзяць у кампетэнцыю органаў мясцовага самакіравання і такім чынам не будуць дасягальныя без іх палітычнай падтрымкі;

Прымаючы пад увагу, што дзяржавы-члены ЕС могуць атрымаць выгаду ад эфектыўных дэцэнтралізаваных дзеянняў на мясцовым узроўні ў мэтах выканання сваіх абавязкаў па зніжэнні выкідаў парніковых газаў;

Прымаючы пад увагу, што мясцовыя і рэгіянальныя органы ўлады па ўсёй Еўропе імкнуцца да зніжэння забруджвальных рэчываў, маючых уплыў на глабальнае пацяпленне, за кошт павышэння энергаэфектыўнасці праграм, у тым ліку ўстойлівай гарадской мабільнасці і развіцця аднаўляльных крыніц энергіі;

МЫ, МЭРЫ, АБАВЯЗВАЕМСЯ

Выйсці за рамкі задач, пастаўленых у ЕС да 2020 года ў сферы скарачэння выкідаў CO₂ на нашых тэрыторыях па меншай меры на 20%, шляхам ажыццяўлення Плана дзеянняў па ўстойлівай энергіі для тых абласцей дзейнасці, якія маюць дачыненне да нашых мандатаў. Абавязацельства і План дзеянняў будуць ратыфікаваны праз адпаведныя працэдур;

Падрыхтаваць інвентарызацыю па базаваму ўзроўню выкідаў у якасці асновы для Плана дзеянняў па ўстойлівай энергіі;

Прадставіць План дзеянняў па ўстойлівай энергіі напрацягу года, наступнага з моманту падпісання намі Пагаднення мэраў;

Адаптаваць гарадскія структуры, у тым ліку выдзяліць дастатковыя чалавечыя рэсурсы, для таго каб распачаць неабходныя дзеянні;

Мабілізаваць грамадзянскую супольнасць у нашых геаграфічных зонах, каб прыняць удзел у распрацоўцы Плана дзеянняў з указаннем палітыкі і мер, неабходных для ажыццяўлення і дасягнення мэт Плана. План дзеянняў будзе выпрацоўвацца на кожнай тэрыторыі і павінен быць прадстаўлены ў сакратарыят Пагаднення напрацягу года, наступнага за подпісам;

Адпраўляць справаздачу аб рэалізацыі па меншай меры кожны другі год пасля прадстаўлення Плана дзеянняў па ацэнцы, маніторынгу і праверцы мэт;

Дзяліцца сваім вопытам і ноу-хау з іншымі тэрытарыяльнымі адзінкамі;

Арганізоўваць Дні энергіі або Дні гарадскога пагаднення ў супрацоўніцтве з Еўрапейскай камісіяй і іншымі зацікаўленымі бакамі, што дазволіць грамадзянам непасрэдна карыстацца магчымасцю і перавагай за кошт больш рацыянальнага выкарыстання энергіі, а таксама рэгулярна інфармаваць мясцовыя сродкі масавай інфармацыі пра падзеі, звязаныя з рэалізацыяй Плана дзеянняў;

Браць удзел у штогадовай Канферэнцыі мэраў ЕС па ўстойлівай энергіі ў Еўропе і ўносіць свой уклад у дадзенае мерапрыемства;

Распаўсюджаць паведамленні Пагаднення на адпаведных форумах, а таксама заахвочваць іншых мэраў далучацца да Пагаднення;

Пагадзіцца са спыненнем членства ў Пагадненні на падставе папярэдняга пісьмовага паведамлення Сакратарыята ў адным з ніжэй пералічаных выпадкаў:

- i) **непрадстаўленні Плана дзеянняў па ўстойлівай энергіі** напрацягу года пасля афіцыйнага падпісання Пагаднення;
- ii) **невыкананні агульнай мэты, вызначанай у Пlane дзеянняў па зніжэнні выкідаў CO₂, невыкананні або недастатковай рэалізацыі Плана дзеянняў;**
- iii) **непрадстаўленні справаздачы** напрацягу двух паслядоўных перыядаў.

МЫ, МЭРЫ, ПАЦВЯРДЖАЕМ

Рашэнне Еўрапейскай камісіі аб рэалізацыі і фінансаванні структуры тэхнічнай і рэкламнай падтрымкі, уключаючы ажыццяўленне інструментаў ацэнкі і маніторынгу, механізмаў для аблягчэння распаўсюджвання ноу-хау паміж тэрыторыямі, інструментаў мультыплікацыі паспяховых мер у рамках іх бюджэту;

Ролю Еўрапейскай камісіі па ажыццяўленні каардынацыі паміж Канферэнцыяй мэраў ЕС па ўстойлівай энергіі ў Еўропе;

Намер Еўрапейскай камісіі па садзейнічанню абмену вопытам паміж тэрытарыяльнымі адзінкамі-ўдзельнікамі, прадастаўленне кіруючых прынцыпаў і ўзорных прыкладаў для магчымага прымянення, а таксама спасылкі на існуючыя віды дзейнасці і сеткі, якія падтрымліваюць ролю органаў мясцовага самакіравання ў галіне аховы клімату. Гэтыя прыклады павінны стаць неад'емнай часткай Пагаднення і павінны быць агавораны ў дадатках да яго;

Падтрымку Еўрапейскай Камісіі па прызнанні грамадскай бачнасці гарадоў і пасёлкаў – удзельнікаў Пагаднення – пры дапамозе выкарыстання спецыяльнага лагатыпу па ўстойлівым развіцці энергіі ў Еўропе і правядзення рэкламнай кампаніі з ужываннем сродкаў Камісіі;

Камітэт рэгіёнаў аказвае моцную падтрымку Пагадненню і яго мэтам па прадстаўленні мясцовых і рэгіянальных уладаў у ЕС;

Дапамога, якую дзяржавы-члены, рэгіёны, вобласці, гарады-настаўнікі і іншыя **інстытуцыйныя структуры**, падтрымліваючы Пагадненне, аказваюць меншым муніцыпалітэтам, каб апошнія маглі выконваць умовы, прапісаныя ў гэтым Пагадненні;

МЫ, МЭРЫ, ЗАПРАШАЕМ

Еўрапейскую камісію і нацыянальныя адміністрацыі да распрацоўкі схемы супрацоўніцтва і структур кагерэнтнай падтрымкі, якія змогуць дапамагчы тым, хто падпіша гэтае Пагадненне па ўкараненні Планаў дзеянняў па ўстойлівай энергіі;

Еўрапейскую камісію і нацыянальныя адміністрацыі да ўдзелу ў Пагадненні, якое яны павінны разглядаць у якасці прыарытэтаў сваіх праграм падтрымкі, інфармавання і прыцягнення горада да распрацоўкі палітыкі і схем фінансавання, якія тычацца мясцовага ўзроўню ў рамках мэтаў Пагаднення;

Еўрапейскую камісію да перамоў з фінансавымі суб'ектамі па распрацоўцы фінансавых механізмаў, накіраваных на выкананне задач у рамках Планаў дзеянняў;

Нацыянальныя адміністрацыі да ўключэння мясцовых і рэгіянальных органаў улады ў падрыхтоўку і ажыццяўленне нацыянальных планаў дзеянняў па энергаэфектыўнасці і нацыянальных планаў дзеянняў па аднаўляльным крыніцам энергіі;

Еўрапейскую камісію і нацыянальныя адміністрацыі ў мэтах садзейнічання ажыццяўленню нашых дзеянняў у інтарэсах Планаў дзеяння па ўстойлівай энергіі ў адпаведнасці з названымі прынцыпамі, правіламі і ўмовамі, якія могуць быць узгоднены Бакамі ў будучыні на глабальным узроўні, у прыватнасці, у Рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату. Наш актыўны ўдзел у скарачэнні выкідаў CO₂ можа таксама прывесці да больш амбіцыйнай глабальнай мэты.

МЫ, МЭРЫ, ЗААХВОЧВАЕМ ІНШЫЯ МЯСЦОВЫЯ І РЭГІЯНАЛЬНЫЯ УРАДЫ ДА ДАЛУЧЭННЯ ДА ІНІЦЫЯТЫВЫ ПАГАДНЕННЯ МЭРАЎ І ІНШЫЯ АСНОўНЫЯ ЗАЦІКАўЛЕННЫЯ БАКІ ДА ЗАМАЦАВАННЯ ІХ УКЛАДУ ў ПАГАДНЕННЕ.

Заўвага: Дадатак на абароце.

ДАДАТАК

1. Роля мясцовага самакіравання ў правядзенні працы

Меры па павышэнні энергаэфектыўнасці аднаўляльных крыніц энергіі і іншых энергетычных дзеянняў могуць быць уведзены ў розных галінах дзейнасці мясцовых і рэгіянальных органаў улады.

- спажывец і пастаўшчык паслуг

Мясцовыя органы ўлады займаюць многія будынкі, якія выкарыстоўваюць значную колькасць энергіі, напрыклад, для ацяплення і асвятлення. Укараненне энергаберагальных праграм і мерапрыемстваў у грамадскіх будынках з'яўляецца вобласцю, дзе можа быць дасягнута значная эканомія.

Мясцовыя і рэгіянальныя ўлады таксама аказваюць энергаёмкія паслугі, такія як грамадскі транспарт і вулічнае асвятленне, дзе можна дасягнуць паляпшэння. І нават там, дзе гэтыя паслугі на падставе кантрактаў для ўрада выконваюць іншыя пастаўшчыкі, можна ажыццяўляць меры па скарачэнні выкарыстання энергіі за кошт закупак і кантрактаў на абслугоўванне.

- планавальнік, распрацоўшчык і рэгулятар

Планаванне землекарыстання і арганізацыя транспартнай сістэмы – гэта адказнасць большасці мясцовых і рэгіянальных органаў улады. Стратэгічныя рашэнні, якія тычацца развіцця горада, напрыклад, пазбяганне разрастання гарадоў, могуць зменшыць выкарыстанне энергіі транспартам.

Мясцовыя і рэгіянальныя ўлады часта маюць ролю рэгулятара, напрыклад, шляхам устанавлення стандартаў энергаэфектыўнасці, якія прадугледжваюць устаноўку абсталявання для аднаўляльных крыніц энергіі ў новых будынках.

- кансультант, матыватар і ўзор для пераймання

Мясцовыя і рэгіянальныя органы ўлады могуць дапамагчы інфармаваць і матываваць жыхароў, прадпрыемствы і іншыя зацікаўленыя бакі, якім чынам яны могуць больш эфектыўна выкарыстоўваць энергію. Інфармацыйна-асветніцкія мерапрыемствы маюць важнае значэнне для ўключэння ўсёй супольнасці ў падтрымку развіцця ўстойлівай энергіі. Дзеці з'яўляюцца важнай аўдыторыяй для энергаберажэння і выкарыстання аднаўляльных крыніц: вучні будуць праходзіць гэтыя тэмы на ўроках і па-за межамі школы. Не менш важна, каб улады служылі прыкладам у рэалізацыі мерапрыемстваў у сферы ўстойлівай энергіі.

- вытворца і пастаўшчык

Мясцовыя і рэгіянальныя органы ўлады могуць садзейнічаць развіццю мясцовай энергіі і выкарыстанню аднаўляльных крыніц энергіі. Цеплаэлектрацэнтралі (ЦЭЦ) раённых сістэм ацяплення з выкарыстаннем біямасы з'яўляюцца добрым прыкладам. Мясцовыя і рэгіянальныя органы ўлады таксама могуць стымуляваць грамадзян да рэалізацыі праектаў па аднаўляльным крыніцам энергіі шляхам аказання фінансавай падтрымкі мясцовым ініцыятывам.

2. Крытэрыі дасканаласці (КД)

«Крытэрыі дасканаласці» вызначаюцца як ініцыятывы і праграмы, якія ва ўсім свеце ўяўляюць сабой мадэль паспяховага ажыццяўлення канцэпцыі ўстойлівага энергетычнага развіцця ў гарадскіх умовах. Прадстаўнікі Крытэрыяў па дасканаласці праз Пагадненне заяўляюць аб іх гатоўнасці падзяліцца сваім вопытам, дапамагчы гарадам ажыццявіць аналагічныя падыходы і абавязваюцца садзейнічаць перадачы ноў-хаў шляхам распаўсюджвання інфармацыі, уключаючы кіруючыя прынцыпы, удзел у мерапрыемствах тых, хто далучыўся да Пагаднення, а таксама штодзённае супрацоўніцтва з удзельнікамі Пагаднення.

3. Апорныя канструкцыі

Пагадненне мэраў адкрыта для гарадоў любых памераў у Еўропе. Тыя гарады і пасёлкі, якія з-за сваіх памераў не маюць рэсурсаў для падрыхтоўкі неабходных мер ці іншых магчымасцей, каб распрацоўваць і ажыццяўляць план дзеянняў, павінны быць падтрыманы адміністрацыямі з такімі магчымасцямі. Гэтыя апорныя канструкцыі могуць быць рэгіёнамі, раёнамі, абласцямі, агламерацыямі, зонамі NUTS III ці гарадамі-настаўнікамі. Кожная апорная канструкцыя будзе дакладна прызнана Камісіяй у якасці ключавой дзейнічаючай асобы ў Пагадненні. Ступень удзелу ў Пагадненні, а таксама пэўныя ўмовы такога ўдзелу, у тым ліку прыняцце рашэнняў уладамі, будуць падрабязна апісаны ў вызначаным пісьмовым Пагадненні.